



# НАВІНЫ

БЕЛАРУСКАГА НАРОДНАГА ФРОНТУ ЗА ПЕРАБУДОВУ «АДРАДЖЭНЬЕ»

Выданыне Арганізацыйнага камітэту.

6 1989

Прайшло паўгады з таго часу, як 19 кастрычніка 1988 года быў утвораны Арганізацыйны камітэт /часовы ініцыятыўны цэнтр/ Беларускага Народнага Фронту за перабудову "Адраджэнье". Прайшло доўгіх паўгады у надзвычай цікіх умовах працы. Толькі 19 лютага мы змаглі нарэшце сабрацца разам з саракатысцінай грамадой на мітынгу ў Менску, дзе побач з афіцыйнымі дэяржаўнымі дуналі ў паветры бела-чырвона-белая сцягі — нацыянальныя сімвалы нашай славной і пакутнай гісторы. Мы ўсе перажылі момант узаемаразуменія і алгістства, момант агульнага лёсу. І гэтае адчуванье спарадзіла ў душах радасць і алтынізм, надзею на лепшую долю.

Арганізэт БНФ — гэта самастойная грамадская ўтварэніне, незалежнае ад якой бы там ні было грамадскай ці афіцыйнай структуры. Установы, арганізацыі, предпрыемствы, творчыя саюзы, асобныя грамадзяніне падтрымліваюць Народны Фронт маральна, удзелам у яго акціях і праграмах праз утворенныя групы падтрымкі і шляхам добраахвотных

У красавіку широкае абмеркаваныне патэрнілау да праекту Программы, якія былі надрукаваныя у "Навінах", распечатанаеца ў групах падтрымкі і ў зацікаўленых арганізацыях. Адначасна з абмеркаванынем дакументаў праводзіцца падрыхтоўка да устаноўчага Сойму /зівезду/ БНФ. Задача устаноўчага Сойму — арганізацыйна аформіць рух Беларускага Народнага Фронту, зацвердзіць праграмныя дакументы, прызначыць статутныя палажэнні.

Вельмі важна усвядоміць, што Беларускі Народны Фронт — гэта не партыя, не закрытая арганізацыя, а демакратычны рух, які імкнецца аб'яднаніць у сабе ўсе сілы, пымні, таварысты, людзей рознай сацыяльнай прыналежнасці, веравызнання і нацыянальнасці, што падтрымліваюць і здольныя практична ажыццяўляць палітычныя прынцыпты гэтага руху. Задача Фронту — палітычна кансайдаваць ўсё населеніцтва Беларусі на ствареніне сапраўды демакратычнай сувэрэннай

стэзи ў сферу нацыянальных узаемадносін і заческаваць канфлікт сапраўдны, адучыць народы. Сама ж боракратыя ў гэты час пачынае выступаць у ролі "чіратворцы", паборніці "інтэрнацыяналізму", каб разам з "нацыяналізмам" задушыць і демакратычны рух.

Треба памітаць, што практична уся-ляжася нацыянальнае пытанье зьяўлецца вытворным ад пытаньня сацыяльнага. Карэнны нацыянальны у сацыяльна-еканамічных узаемадносінках. Неабмакаванася боракратычнае сачаўладства, моцная цэнтралізацыя СССР, бескантрольная дзейнасць савінных міністэрстваў адноўлявала зынічальна адблісі на гаспадарцы, прыродзе і культуры ўсіх рэспублік і народаў. У тым ліку і рускага. Тому пытанье роўнага сувэрэнітetu рэспублік, эканамічнай самастойнасці, рэспубліканскага грамадзянства, статусу дэяржаўнасці нацыянальнай мовы, глыбокай демакратызацыі ўсіх сферу жыцця і г. д. зьяўляюцца не "нацыяналістичнымі",

## УПЭЎНЕНАСЦЬ У БУДУЧЫНІ

Зянон Пазняк

ахадраваньняу.

Арганізэт складаецца з 34 чалавек і мае демакратычную структуру кіраваньня, якая уключае каардынатора /кіраунічае/ бюро, кантрольна-рэвізійную камісію, што праўда выкананыне разыніяе Арганізету, і рабочыя сакратарыят. Зь ліку сібру /члену/ Арганізету ўтвораны розныя камісіі /падтрымкі праграмных дакументаў, рэдакцыйна-выдавецкай і інш./, якія вядуць працу з групамі экспертаў, съпесіялістамі і г. д. Кіраунік /старшыня/ Арганізету не абіраецца і пасада яго адсутнічае. Каекутынная кіраунічая структура ў наўганных грамадскіх умовах больш стабільная і менш датківая да націску боракраты /што пачаўся з падтрымкі і практикі/.

Галоўная задача Арганізету БНФ — арганізація масавыя демакратычныя грамадскія рухі дзеля ажыццяўлення ідэі сацыяльна-нацыянальнага абнаўлення, стварыць праект Программы гэтага руху, яго Статут, падтрымаваць і правесіць устаноўчы звезд Беларускага Народнага Фронту. Дзяля гэтага БНФ заклікае арганізоўваць паўсюдна на предпрыемствах, ва установах, аучэльнях, калгасах, па месцах жыхарства і г. д. групы падтрымкі Народнага Фронту. На сёнянішні дзень па Беларусі створана каля 400 такіх груп.

Большасць зь іх існуе ў Менску. У руку

БНФ ужо ўдзельнічае ў тысячах чалавек. У

Менску групы аўтадымаюць па раёнах. У кожын раёне створана Рада упраўлівачакіх груп па падтрымкі, якая каардынуе працу ў кожніх раёнах.

Уточнены праект Программы руку БНФ. У пачатку лютага эканамічны разьдзел праекту Программы абыкроўваецца ў Інстытуце эканомікі Акадэміі науک БССР. Адзначаны яго спрэчнымі, на думку некаторых наукоўцаў, палажэнні, слабыя і моцныя асулькі, канстатавана безумоўная карысць у пла-не пастаноўкі задачаў і шляху іх выразнен-  
ня.

Рэспублікі, дзе забясьпечаны права і пазахада інтаресы карэннага народа і ўсіх нацыянальных меншасці і груп, дзе прымірытэтам карыстаецца чалавек працы, творчасці і справы; дзе кірауніцтва рэальна абіраецца народам, а не існуе саюза па сабе.

Беларускі Народны Фронт такім чынам зыдзяліеца рухам за перабудову і демакратызацыю грамадства і фронтам /сацыяной/ змагання з боракратызмам, сталінізмам, начандзе-адміністрацыйнай сістэмай, таталітарызмам і рэträградзтвам. БНФ стаўіць задачу адраджэння беларускай нацыі на демакратычнай аснове, гэта значыць на такім грунце, які забясьпечыць гісторычнае існаванне і культурнае разыўцё беларускага народа на яго гісторычнай тэрыторыі і гарантует права і свабоды жыццязменніцкіх культурнае разыўцё беларускіх нацыянальных меншасці Беларусі.

У партыйна-боракратычных колах і маладукаўных пластах грамадства існуе меркаваныне, што не патрабныя ніякія грамадскія рухі і франты, бо перабудову пачала партыя, а ўсё, што пропагандуе удзельнікі гэтых рухаў, сказана на XIX парткансферонцы. Па-першое, перабудову пачала не юсі партыя, а прагрэсіўныя сілы ў партыі. Па-другое, без падтрымкі народа, без демакратычнага руху зынізу гэтых прагрэсіўных сіл не юстане самі ажыццяўіць перамены, бо па-ранейшаму трывалымі застаюцца пазіцыі кірауніку з кансерватыўнымі рэträграднымі поглядамі ў самой партыі. Тому ствареніне Народнага Фронту ёсьць пільная грамадская неабходнасць.

Боракратыя змагаеца з демакратычнымі рухамі, які пагражае яе палітычнаму і класавому панаванню. Гэтак ха, як і буржуазія, калі пытанье датычыць яе класовых інтаресаў, боракратыя імкненіца перанесьці свой сацыяльны канфлікт з грамад-

"сепаратысцкімі" імкненнямі і тым больш на ўсіх іх безадказнай дзеяльнасці асобных лицей, як паўсюдна сцівярджае ідэалагічнае служба партыйнай боракратыі, а жыццёвай неабходнасцю перабудовы, вымытаныя грамадства, існавання народаў, разыўця іх эканомікі і культуры.

БНФ "Адраджэнье" выступае за су-польнасць ўсіх нацыянальнасцяў, ўсіх демакратычных сілаў Беларусі ў змаганні за перабудову і демакратызацыю грамадства. У гэтых сэнсе становішча ў БССР іншае, чым у прыбалтыйскіх рэспубліках, з таго гледзішча, што ў нас не існуе грамадскіх канфліктаў паміж карэнным населеніцтвам і нацыянальнымі меншасцімі. Тему так званы "інтэрфронт" па узоры прыбалтыйскіх у нас быць створаныя ня можа. Прынцыпы цар-пі часці і грамадской талеранцы ў беларусаў ідуць з культурных традыцій гісторыі. Вельмі важна захаваць гэтых прынцыпаў і традыцій і умацаваць іх на шляху да нацыянальнага адраджэння.

Адзінства ўсіх здаровых, демакратычных сілаў ў змаганні за перабудову грамадства — гэта важнейшы прынцып руху БНФ. Праект нацыянальной пагарды да іншых народаў, нацыянальны нігілізм, віл-калэяжыяны шавінізм, антысемітізм, партыі і сацыяльны гегемонізм і агресіўнасць несумішчальныя з ідэямі і дзейнасцю Беларускага Народнага Фронту.

Зараз пашае беларуское грамадства культурнае разыўднанне. Дзесяцігодзіні боракратычнага панавання, запахохвальні, рэпресіі, генациду; задушванье жывых праў яў нацыянальной самабытнасці, адучыненне ад праудзівой гісторыі, ліквідацыя беларускамоўнай выкладаніі і спредне-прафесійнай нацыянальнай школы і амаль цалкавітая ліквідацыя беларускай агульнаадукацыйнай

(Працяг на стар. 2)

(Працяг са стар. 1)

школе, беларускамоўнага дашкольнага выхаванія, выгнаныя беларускай мовы са спрэвадствам і дзяржаўнага ўжытку, мора бюрократычнага сачвудства, вялікага і малога астуканства, хлусыні -- усё гэта самым зынчальным чынам адбілася на нацыянальна-грамадскай сывядомасці беларускага народу і усюго насельніцтва БССР. Узровень нацыянальнай сывядомасці невысокі, уяўленыні аб нацыянальнай культуры элементарныя, фольшывыя альбо ніякія. Лідзі з вытэйшай адукацыяй ня ведаюць гісторыі Беларусі, бо ні у школе, ні у ВНУ яе не вывучалі. Інтэлігенцыя у большасці не валодае роднай мовай.

Такое становішча -- наше агульнае грамадскае гора, быва, зь якой можна выйсці толькі агульнымі грамадскімі начаганнямі. Калі самасвядомасць народу прыдущанская, а сувязі яго культурнай кансалідацыі абарваныя, жывы народ усё больш ператвараецца ў масу, якой лёгка маніпуляваецца боракраты. Мы бачым, што ад нашага народу імкнушца скаваць нават яго Уласную пагібел' -- яго трагедыю -- вынікі чарно-быльской катастрофы. Супярэчнасць, канфлікт пралягае не па нацыянальных межах нашага грамадства -- ён унутры нас, ён праходзіць праз нашу грамадскую сывядомасць, праз нашы души. І ад таго, як мы пераалоелец гэты канфлікт, залежыць посыпок нашага адраджэння.

Мы бачым, як спрытна карыстаецца боракраты з гэтай грамадской бяды. Як беларус зневажае беларуса за маўленне па-беларуску, за герб Пагоню, за гісторычныя нацыянальныя сцягі, як па камандзе шальмуюць Васіля Быкова, як расправілі гадаваныя людзі гатовыя кінуцца на пісьменнікаў, на інтэлігенцыю, адзін на аднаго... Сістэма імкненія запалохаць інтэлігенцыю, альбо палкуніць не званыні і пасадамі, прывілеямі і славай. І вось боракраты зуеца наука, карумпуюцца творчасць, зъяўляюцца цэлая плойма паслухміных чыноўнікаў творцаў, наукоўцаў і тэхнікатаў з палаўністымі ўяўленіні аб годнасці і маралі, альбо грамадскім дабрым.

Гэтак жа, як буржуазія падкупляе частку рабочага класа і спароджвае "рабочую аристакратію", гэтак жа і боракраты стварае сабе сярод рабочых "рабочую наменклатуру", у якую, як правіла, уваходзяць людзі, адзначаныя званыні і ўзнагародамі, набліжаныя да партыінага, дзяржаўнага і грамадскага кірауніцтва. Калі боракратычнае пропагандыстае гучы "абапірацца" на рабочы клас, яна мае на увазе, пера за ўсё, менавіта гэтую прывілеяваную праслоіку.

Падтрымліваючы і ствараючы канфармісцкія згодніцкія пласты грамадства, боракраты арганізуе ў сваіх інтарсах розныя масавыя структуры і аўтаданы. Эфект іх дзеянасці мізерны альбо ніякі. Затое яны цалкам пад кантролем апарату улады.

Дэмакратычны рух за перабудову нараджае свае незалежныя, непадкантрольныя чыноўнікамі грамадскія арганізацыі. Гэтым і выкліканы негатыўны адносіні да іх з боку афіцыйных колаў і кіраунічага апарату. "Нам нужен прицвірный народны фронт", -- у парыве адкрылася візіт аздін з ідеалагічных лектараў у Менску.

У пачатку лютага ў час падрыхтоўкі да мітынгу сакратарыят Савета пісьменнікаў адмовіў Аргкамітэту БНФ у пачышчанні. 17-18 лютага Беларуское талебачаныне зрабіла крайне неэтычны крок -- ведаючы, што из мітынгу будуть паднятыя беларускія нацыянальныя сцягі, паказала тэндэнцыю, не звязаную раней у праграме перадачу "Імеч Беларусі", дзе беларускія нацыянальныя гісторычныя сімвалы трактуваліся з вульгарных ідеалагічных пазіцыяў і проста зневажаліся. Яны прыпісваліся калабарантам з БДР і "фашисткім паслугачам". Нарэшце, 18 лютага, напярэдадні мітынга /да якога, дарэчы, вельмі энергічна па-свойму рыхтаваўся і увесь кіраунічы апарат/ у газете "Советская Белоруссия" з'явілася інтарв'ю Б. Якавенкі "Перестройка -- наша судьба", дзе ён негатыўна выказаўся пра Аргкамітэт Фронту і, што самое сумнае -- крайне не-праудзіва, тэндэнцыя, суб'ектына, чым сывядома дэзырентаваў тых чытачоў, якія на маюць у нас у рэспубліцы ніякай аўтактычнай інформацыі пра БНФ. Мы можам зрабіць толькі адну маральну аценку гэтага газетнага інтарв'ю. Якія б ні былі погляды, перакананыні і матывы паводзінаў апанента, але калі ён наносіць удар "нахой у сьпіну", удар па самаахвярнай працы -- гэта удар здрэніцкі.

Тэлеперадача і публікацыя ня мелі, аднак, эфекту, на які быў разылічаны. Беларускі Народны Фронт адчуў падтрымку дзесяткі тысяч людзей, што сабраліся на стадыёне.

Праціунікі Народнага Фронту імкніца удараць перш за ўсё па адзінстве руху, парушыць іднаніне сілаў, раскалоць іх па нацыянальных, сацыяльных, прафесійных прыкметах.

Треба быць пільнымі да розных праўкаў і безадказных учынкаў людзей. На 2-м Вільным сойме Канфедэрациі беларускіх суполак, што адбыўся у Вільні 14 - 15 студзеня гэтага года, выступіў студэнт А. Пушкін і заявіў, што ён супраць "жыдоў і камуністу". Сойм асудзіў гэтасе выступленіе і прыняў съпесіяльны пункт рэзолюцыі "Пра міжнацыянальныя адносіны на Беларусі" /пра гэта пісалася таксама у "Правде" за 17 студзеня г.г./.

Народны фронт не ухваляе неабдуманых грамадскіх акцыяў, якія інфармацийна і дэмакратычна непадрыхтаваныя, а таму выглядаюць несур'ёзнымі і авантурнымі. Менавіта таку Аргкамітэт БНФ не падтрымаў задуму студэнта Беларускага дзяржаўнага тэатральнага інстытуту /галоўную ролю сярод

іх іграў той жа А. Пушкін/ аў дэманстрацыі мітынгу /дакладней хэленаўнгу/ у гонар 71-й гадавіны БНР. 25 сакавіка, пры спробе праўвесьці мітынг перад будынкам інстытуту, студэнтаў хорстка зьбіла міліцыя. Прыймым звязаныя маладыя было, відаць, загадзя спланаванае і пачалося без папярэджання. Жорсткія дзеяньні міліцыі у дачыненіі да студэнтаў выклікалі асуђэнне 30-цітычнага мітынга, што праходзіў у той жа дзень у Менску па ініцыятыве Народнага Фронту. Мітынг прайшоў законна і арганізавана. На ім таксама гаварылася пра 71-ю гадавіну Беларускай Народнай Рэспублікі, пра неабходнасць разглядаць яе існаванне ў кантэксьце беларускага нацыянальна-вызваленчага руху. Сур'ёзныя праблемы траба вырашыць сур'ёзна. Нападзеные міліцыі на студэнтаў і проціправыны дзеяньні органаў МУС можна было предбачыць, бо скандал у такіх варунках выгідны наменклатуры. Інфармальнае геройства ніколі справе не спрыяла.

Як магчымую альтэрнатыву Фронту цяпер імкніца арганізація аўтаданыні саветаў працоўных калектываў. Задума аўтаданыні СПК сама па сабе неблагая і можа паслужыць перабудове. Толькі трэба памятаць, што боракраты будзе падтрымліваць гэту ідэю да таго часу, дакуль будзе магчыма на гэтыя аўтаданыні уплываць, а то і кіраваць. Калі ж яна ня зможа вадзіць рабочага за ручку, і той пачне кадзіць сам па сабе, ды яшчэ і падтрымліваць рух Народнага Фронту, наменклатура апразу ад такіх аўтаданыні здверненца. Бо не рабочыя інтарэсы, а свае сывярдзяць наменклатуру.

У зіраючыя ў наше ціперацівнае становішча ў Рэспубліцы, у мінулася і будучыні, можна адзначыць, што і прынцыпы руху, і тактыкі іх актыўнай дзеяльнасці Аргкамітэт БНФ абраў правильна. На працягу студзеня-сакавіка Беларускі Народны Фронт наўхільна разыўваўся. Колькасць групаў падтрымкі павялічылася больш чым удвая. Удасканалілася структура руху. БНФ прымаў энергічны ўздел у выбарчай кампаніі. Рух печаў набіраць сілы.

26 сакавіка адбыўся выбары народных дэпутатаў СССР. Вынікі выбараў у Менску, дзе найбольш актыўна дзеянічалі групы падтрымкі БНФ, гавораць аб тым, што Беларускі Народны Фронт атрымаў тут палітычную перамогу.

Беларускі Народны Фронт пашыраецца, робіцца рэальнай палітычнай сілай у грамадстве. У яднані і узаемаразуменіі ўсіх вольных, сумленных, добрых людзей, у салідарнасці ўсіх дэмакратычных сілаў наш аптымізм, наша надзея, наша ўпэўненасць у будучыні.

Красавік, 1989 г.

P.S. Зъезд Беларускага Народнага Фронту за перабудову "Адраджэнне" прызначаны на 24 - 25 чэрвеня 1989 г.

## Іераманах АЎГУСЬЦІН, СВЯТАР ПРАВАСЛАУНАЙ ЦАРКВЫ НА БЕЛАРУСІ:

# "НЕ ПАЕЙСЯ!"

"НЕ ПАЕЙСЯ!" Менавіта гэты, самы важны па меркаваньні Альберта Эйнштейна, вялікага вучонага і чалавека глубокай веры, адзіннаццаты біблейскі запавет зъяўляючыся найбольш актуальным у нашыя дні для ўсіх, каму неабыякавы лёс дэмакратычных ператварэнняў у нашай рэспубліцы, дзе асабліва агрэсіўныя і каварныя антыперабудоўчыя сілы.

Ён праграмны для нас, людзей веры, бо і мы сказаў сваё "так" здаровым працэсам дасканаленія нашага грамадства, абнаўленню

ўсіх бакоў жыцця Радзімы.

У перспектывных мэтах перабудовы, у першых яе кроках і посыпехах мы бачым ня толькі клюпат пра паляпшэнне жыцця народу, пра захаванье міру, пра съпесіяльны спрэядлівасці і чистай маральнай атмасферы грамадства, але, што асабліва важна для нас, новыя падыходы да дзяржаўна-царкоўных адносін.

Ні для каго не сакрэт, што Царква ў на

(Працяг на стар. 2)

# ПРАВААХОВА

На нядайшым звязку дэпутат амаль ад паловы Кобрына Я.Л. Сакалоу вытлумачыў прысутным і ўсёй краіне глыбіны прынцып прававое дзяржавы: "Абарона сумленных людзей, а на тых, хто замахваецца на нашыя права і свабоды".

Гэтае філасофска-юрыдычнае абагульненне ён зрабіў, відаць, на падставе назапашанага досьведу перадвыбарчай барацьбы на Беларусі. Адной з ахвяраў спасыціжэння ісціны стаў мастак, член Аргамітэту БНФ "Адраджэнне" Сымон Сывістуновіч, які 23 сакавіка сарганізаваў у Баранавічах перадвыбары мітынг, "замахнуўся": заклікаў не галасаваць за кандыдатаў наменклатуры Сакалова, Хусайнава, Зеляноўскага.

У выніку на вачах дзесяткаў людзей у прысутнасці прокурора горада яго па-зверску зъбліші шэсцьць міліцянераў.

Пасля гэтага ганебнага інцидэнту нашыя карэспандэнты сустрэліся з С. Сывістуновічам і падраслі адказаць на некаторыя пытанні.

Падаем таксама і версію работнікаў міліцыі, выкладзеную у газете "На страже Октября" у маі 1989 г. Рабіць высновы праплануем чытачам.

**Сывістуновіч:** Дзікі выпадак... Я не чакаў, што могуць так афесціця з чалавекам... Усё х думалася: сённяшні дзень я тое, што было 30 гадоў назад. І крыніца, і балота, калі ляжы на цементавай падлозе, а два мужчыны ўзбіліся на пясе з нагамі, а два другія круцішь руکі, якіх адзін скліў за падбородкам і цягне угору. Боль страмі. Я кричаў, праста я мог стрымаша. Яны зачыгнулі мене ў кінатэатр, і гэта было як раз за яго пышнімі дэзвірами. Ладзі, што стаялі на вуліцы, пачалі грукаць у дэзвіры, заблакіравалі запасны выхад і не дали ад'ехаць машыне — зблыталі міліцыі усе плани — і тая зачыгнула мяне ў глыбіню кінатэатра, у такі праход, адкуль ішлі немірокі сходкі на другі паверх. Там трох сяркантні началі вытвараць...

**Пытанніне:** Як вы думаеце, чаму яны вас склілі? Ці была якая-небудзь прычина?

**Сывістуновіч:** Напярэдадні выйшла баранавіцкая газета "Знамя коммунизма", у якой было напісаны, што калі кінатэатр "Кастрычнік" пермілічына зъбіраўши людзі, якія выкryвали лозунг "Беларусь толькі для беларусаў!". Калі я прачытаў гэтую інформацію, то страшна абурнуўся, бо гэта лухта. Я аптыгаў людзей, ніхто я ні чуў такога лозунгу. Чаму раптам зъявілася ў газете такая інформація бяз подпісу аўтара? У той жа вечар я напісаў такі лозунг: "Беларусы і рускі! Палікі і дурэй! Беларусь — наш родны дом. Не паддавайтесь на правакамі газеты "Знамя коммунизма"!". Ми вынеслі гэты лозунг, прышлі ў газету і сказаў: "Убери лозунг, яли я за тэйсі возымусь!". Я адмовіўся: "Калі мною зарушыцца закон, дык паддавайце на мяне ў суд". Пасля гэтага і адбылася прапакурацыя.

**Пытанніне:** Ураты вас глядзялі?

**Сывістуновіч:** Найкіль медицynскія дакументы ў вас ёсьць? Сывістуновіч: Вось, ёсьць: "Ушибы тканей лица, в области левой лопатки. Ушибы перепонка бронной стороны". Напісаны: "Приемное отделение городской больницы г. Барановичи Брестской области". Калі пазнанілі ў міліцыю, каб атрымаць дазвол на судова-медицynскую экспертызу, дык там адмовілі. Як жа яны могуць дасць такі дазвол, калі самі на чале з прокурорам білі мяне?

**Пытанніне:** Што вы думаеце рабіць зараз?

**Сывістуновіч:** Я думаю прафесіі экспертызу ў Менску.

Я абсалютна ўпэўнены, што ўсё было спланавана загадзя прокуратурой, міліцыяй, партыйнымі і савецкімі органамі. Большасць супрацоўнікаў гаркама — гаркам знаходзіцца побач — стаяла на плошчы і ўсё гэта быўло.

**Пытанніне:** Хто якіх бачыў, як вас зъбівалі?

**Сывістуновіч:** У кінатэатре было чалавек пітнашыць слухачы, яны стаялі і бачылі. Таксама праз шко бачылі людзі, якія стаялі на вуліцы.

Некалькі сотні будзе чалавек, якія ўсё пашырдзілі.

**Пытанніне:** А як вы думаеце, чаму служчыя кінатэатра и кінуліся абараніць вас?

**Сывістуновіч:** Я думал, што яны абсалютна паднічалены. Прауда, некаторыя ханчыны ў кінатэатре кричалі: "Што вы рабіце?". Я запомніў, кричалі. У асноўным там былі ханчыны і не хапелі ўмешаванія. Канешне, людзі на вуліцы зусім інамі сібе паводзілі — у абарону выступілі. Але яны не моглі прарадзіць ў кінатэатр, бо там адразу х зачынілі дэзвіры.

**Пытанніне:** Колькі вам гадоў?

**Сывістуновіч:** Сорак три во будзе.

**Пытанніне:** А ты, што білі, — па колькі им было?

**Сывістуновіч:** Уэроту майго сина, гадоў 22-і...

**Пытанніне:** Яны ях бачылі, што перад імі сівы чалавек?

**Сывістуновіч:** Яны так і гаварылі: "Сівы і дурны".

**Пытанніне:** Як вы думаеце, чаму такая няжавісьць да демакратизаціі ў лице?

Адкуль такая жорсткасць?

**Сывістуновіч:** Відань, у органы міліцыі трапілі такіх людзі, якія маліх схіл да жорсткасці. Відань, там мала людзей високай культуры... Я ніколі не думаў, што эй мяне будуть так зызекаці.

**Пытанніне:** Выходзіць, што яны прафесійна вас натавалі?

**Сывістуновіч:** Уражаныя тамо. Яны ведакі, як балочы і руки заломілі, і гнуш. І асабліва... ямы вялікіх пальцам націкаюць над мочкай вуха...

Халіві боль...

**Пытанніне:** Як вы думаеце, якія мета гэтага алачыства?

**Сывістуновіч:** Калі прокурор кіраўніцтвом гэтым, прокурор, які павінен стаяць на варце закону, калі ён ўсё бачыў і даваў заключэнне зробіў у мяне: "Мы тобі предупрэдзілі", дык, я думаю, не маімі прыкладзе кінцілі навучыць іншым: што высоўваеті — той і атрымлівае.

**Пытанніне:** Як прозвімча ў прокурора горада?

**Сывістуновіч:** Малошчані.

Я думаю, ўсё гэта ідзе зверху, бо ні начальнік міліцыі, ні прокурор не дазволілі б сабе дасць загад, хаб танталі чалавека. Значыць, гэта было ўзгоднена з вярхамі. Магчыма, нават вышэй, чым з абласціні.

**Пытанніне:** Вы не дапускаєце, што гэта было ўзгоднена з сямі кандыдатамі — Хусайнавым і Сакаловым, супраць якіх быў пастэўлені ваш пікет і арганізаваны мітынг?

**Сывістуновіч:** Я ня ведаю... Але

ўлады былі перапалоханы, што Хусайнав ишо пройдзе. На нашу думку, ён не павінен прайдзе, гэта кандыдат не ад народу — гэта чалавек, які называў Альмовіч і Бікава ворагамі народу.

**Пытанніне:** Паводле Закона аб выбарах не забаронішы пралаганіці контрагітаты... Вы не праосочаеце сувязь іхніх волытамі сталінізму і тым, што зраділі з вами?

**Сывістуновіч:** Мне алачыла, гэта блізняты. Але гэта было накіравана на толькі супраць мене, але супраць ўсіх, хто вімаў на мітынг. Вядома, мы б улады міліція, супраць мене, то яны падтрымлі б мітынг, самі б виступілі, даці б нам слова сказаць. Але яны баліць людзей!

**Пытанніне:** Вы будзеце падаваць у суд?

**Сывістуновіч:** Як толькі ўзыпішыца дасць сваё заключэнне, я падам у суд. І ў первую чаргу на прокурора, бо менавіта ён павінен быў сачыць за законнасць, а сам удзельнічаў у маршуэнні яе.

## Что случилось в Барановичах?

23 марта в 18.30 в Барановичах неформальная группа до 20 человек проводила предвыборное пикетирование. Гражданам Сывистунович работники милиции сделали замечание и предложили пройти в отдел для разбирательства по факту написания и вывешивания на кинотеатре «Октябрь» призыва и проведения несанкционированного митинга. Гражданам Сывистуновичем оказал злостное неповиновение работникам милиции, ударил ногой в лицо сержантам милиции Ю. Тилинда и А. Кендицы. В служебном помещении кинотеатра Сывистунович предупредил прокурором Барановичей Малашенко Б. о неправомерности поведения...

(Из сводки).

**В** ДАЛЬНЕЙШЕМ в отношении С. Сывистуновича прокуратура города возбудила уголовное дело по факту оказания сопротивления работникам милиции.

Происшествие это не наделало большого шума в Барановичах (хотя по городу и распространялись слухи, что милиция избила человека) и уж, конечно, не стало «событием», в расклубнике. Однако «женевіца» 14 апреля опубликовал материал «Што ж здарылася ў Барановичах?», где привел письмо С. Сывистуновича, в котором он «напірыўся», допоўніў «жалюзі». В полном объеме опубликовать письмо нет возможности — оно весьма странное. Однако, чтобы читателям стала понятна суть события, выделим главное.

«Я пачаў падымашаца па сходах да кінатэатра. І тут раптам на мене накінуліся міліцыянеры, скліпі за руکі і ногі, павалілі ў фас кінатэатра... Мене накінулі на каменнную падлогу, сталі танталы на гагамі, вынірчаваць руки, затыкаць рот... И далей Сывистунович напісыў «зверствах» сотрудникам милиции, рассказывает, как его продолжали избивать уже в присутствии прокурора города.

Словом, картина дикая и страшная. Её газета «Літаратура і мастацтва» растиражировала на всю республику: смотрите, мол, какая у нас демократия, как действует милиция.

Что ж, давайте посмотрим.

Из письма в редакцию: «Обращаются к вам сотрудники патрульно-постовой службы Барановичского ГОВД Ю. Тилинда, А. Кендица, И. Шило. Две из нас — члены КПСС. Пять лет мы служим в органах внутренних дел. Видели многое. Приходилось задерживать вооруженных преступников, воров и прочих злоумышленников. Стараемся выполнять свой долг честно и добросовестно.

Однако 23 марта выбило нас из нормального ритма. И даже не события возле кинотеатра «Октябрь», а публикация в основании газеты опубликовала «ЛіМе» статьи «Што ж здарылася у Барановичах?» Не будем повторять откровенную клевету, вине еще продолжается, суд реопубликованную в газете. Распишем, кто прав, кто виноват».

Судмедэксперт С. САЛИН (осматривавший Сывистуновича): «Те повреждения, которые имели место в результате избиения его сотрудниками милиции, Поэтому до пребывания прокурора города ударили в него, не позволяя наместить себе ушибы. Прокурор в нашем присутствии сделал ему официальное предупреждение о недопустимости подобных действий. После этого Сывистуновича отпустили. В последствии мы узнали, что в отношении Сывистуновича возбуждено уголовное дело. Следствие ведет прокуратура».

И вдруг в «Літаратуры і мастацтве» Сывистунович в красках описывает, как его избивали со трудниками милиции. На каком «Октябрь», а публикация в основании газеты опубликовалася тенденциозное и непроверенное заявление? Ведь следствие, вине еще продолжается, суд реопубликованную в газете. Распишем, кто прав, кто виноват».

Судмедэксперт А. ИВАНОВИЧ: «Те повреждения, которые зафиксированы в акте судмедэкспертизы, не могли быть получены при обстоятельствах, описанных в газете «Літаратура і мастацтва».

Прокурор Барановичей В. МАЛАШЕНКО: «Считаю выступление газеты преждевременным и крайне тенденциозным. Письмо свидетелей, которые уверяют, что в присутствии прокурора города милиция избивала Сывистуновича, не соответствует действительности. Уголовное дело в отношении Сывистуновича передано в областную прокуратуру».

Некаліе паказваюць, што і даёл суворынгітату Беларусі знаходзіць падтрымку не толькі ў прыдзяўкау ЕНР, але і віноўнае кіруючыя колы Рэспублікі. Сведчаньне тому — зеканадаўчыя наведы, апублікаваныя рэспубліканскімі газетамі 4 красавіка.

Прэса пераканаўчыя дамініструе, што імя "Вярхі", усъядомілі сябе на проста рэгіянальныя кіраўніцтвам, але дзяржавнымі дзеячамі суворыннай Рэспублікі. Бадай, упершыне за ўгледзі першыд, цалкам самастойна, без аглідкі на Маскву, па Уласнай ініцыятыве, Прэзідэнт Баркоўнага Савета БССР прыняў Указ, які на мае аналагі ёні у саветскіх заканадаўстві, кі, наколькі вядома, у заканадаўстве якойсьці яече саветскай рэспублікі. Указ гэтам, у прызначаны, уносіць змены ў арт. 172 Кодэкса БССР аб адміністрацыйных правапарушэннях і падзяленіе Кодэкса артыкулем 167<sup>2</sup>. Зарэз у нас у Рэспубліцы будучы у адміністрацыйных парадку караша "распаўсюджванье друкаваных выданняў, што вырабленыя з парушэннем установленага парадку, на майды выкладзеных дадзеных і змест якіх скіраваны на вянясеніе школы дзяржаўнаму і грамадскому парадку, правам і законным інтересам грамадзянства" /арт. 172/, а таксама "карэстаньне ў грамадскіх месцах съязгам і вымпеламі, не зарэгістраванымі за установленым парадку, гэтак на якіх выраб, распаўсюджванье ці начэньне плакатаў, эмблемаў і сімвалau, змест якіх скіраваны на нанесеніе школы дзяржаўнаму і грамадскому парадку, правам і законным інтересам грамадзянства" /арт. 167<sup>2</sup>/.

Ак ужо казалася, гэтая змены і дадаткі былі ўнесеныя цэлкам "суворынні", без аглідкі на Маскву. А аглідкі ўсё ж варта было бы. То там, у Маскве, прадае Э. Шеверднадзэ, подпіс якога стаіць пад Вініковым документам Венскай сутэречы предстаўнікоў дзяржаўнай — ўдзельніцай нарады па бясіспеці і супрацоўніцтве ў Еўропе. А у Вініковым документе запісаны, што дзяржаўны-удзельніц "будучы практидаць намаганы з метай спрэчыць пастаўленаму памырэнню ведаю і разуменію жыцця ў іх дзяржаўах..." Што яны "будучы работы даўжыні заходы для памягкі больш вольнага і широкага распаўсюджванья ўсіх формам інфармаціі..." Што ў гэтай сувязі і згодна Міжнароднаму пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах /ратыфікаваны Вар-

(Працяг на стар. 2)

## "Не пабойся!"

шай краіне на працягу многіх дзесяцігодзьдзяў перажывала самая цяжкія дні сваёй гісторыі.

Негатыўныя праівы пасълярэвалюцыйных і дзвініціх гадоў, культ асобы Сталіна, поўнае беззакон'яне і масавыя рэпрэсіі асабліва адбіліся на правядзеніі палітыкі ў адносінах да Царквы і вернікаў.

Больш тысячи манаstryроў, дзесяткі тысячаў храмаў, шматлікія духоўныя навучальныя установы былі без законных на тое падставаў зачынены і зьліквідаваны. Сотні тысячаў съвтароў і вернікаў загінулі ў турмах, лагерах і ссылках.

Гады хрущоўскай "адлігі" былі для Царквы і вернікаў гадамі новых выпрабаванняў. Менавіта ў гэтых гадах было зачынена больш як 10 тыс. храмаў, калі 50 манаstryроў і 7 духоўных семінарыяў.

Разрыў паміж рэальнай рэлігійнай абстаноўкай і лакіраваным уяўленнем пра яе меў месца і ў гады брэжеўскага застоею.

І толькі сёньня, калі дзяржаўна павярнулася тварам да чалавека, ягоных проблемаў, жаданняў і патрэбаў, калі ў краіне ўзынікла новая палітычная, маральна-псіхалагічная абстаноўка, ствараючыя спрэяльныя ўмовы для пазітыўнага вырашэння ўсіх надзённых агульна-рэлігійных задачаў і ў нашай рэспубліцы, дзе праівае некалькі мільёнаў вернікаў.

І садзеяньне ў гэтых, без сумнення, ака-жа Народны Фронт Беларусі "АДРАДЖЭНЫЕ", які атрымаў широкую падтрымку сярод вернікаў рэ-

## З ПАЧЫНАМ

Сяргей Лебушунай

кандыдат гістарычных навук

хойным Саветам БССР 5.1.1973/, Усегаудынай дэкларацыі правах чалавека /абвешчанай Генеральнай Асамблéй ААН у 1948 г. у якасці задачы, да выкананія якой павінны імкнушы ўсе народы і ўсе дзяржавы: треба думачы, што і БССР — член ААН — таксама/\* іх адпаведнымі міжнароднымі абавязацельствамі адносна кошку, атрыманыя і распаўсюджваныя інформаціі, яны будуть забяспечваць малчысці асобным грамадзянам вольна абрэць сабе кірніцы інформаціі." Што "у гэтым контексте яны будуть: дэзваліць асобам, установам і арганізаціям при павазе праву на інтелектуальную ўласнасць, уключаючы аўтарскае права, атрымліваць, узнаваць і распаўсюджіць інформаційны матэр'альны ўсялчынага роду." Што "у гэтай сувязі яны будуть даследаваць свае законы, адміністрацыйныя прэвілы і палітыку ў галіне грамадзянскіх, палітычных, эканамічных, сацыяльных, культурных і іншых правах чалавека і асноўных славодаў, і прымяняць іх на практыцы з тым, каб гарантаваць збектыўнае здзяйсненне гэтых праву і славодаў." Што яны будуть "забяспечваць, каб ні асоба, якая здзяйсніла, выказвае намер здзяйсніці ці імкнецца здзяйсніці гэтая права і славода, ні хто із члену яе сям'і не зналі ў выніку гэтага дыскрымінацыі ў якойсьці форме."

Могуць запірачыць, — як піречылі ў недалёкім мінулым на автаковачаныі ў парушэніях Хельстніскага Заключнага акту: заканадаўства—

\*Тут, напэўна, ёсьць сэнс нагадаць пра існаваныя арт. 18 згаданай Дэкларацыі, які съвязвае: "Кожны чалавек мae права на славоду перакананія і на славодаве выражэнне іх: гэта права уключае славоду бесперашкодна прытрымліваць сваіх перакананія і славоду шукаць, атрымліваць і распаўсюджіць інформацію і ідзі любымі сродкамі і незалежна ад дзяржаўных межаў."

гэта ўнутраная спрэва кожнай краіны. Але гэты аргумент ужо не юльгавы. Бо Венскі Выніковы документ утрымлівае дакладнае палажэнне на гэты конт. Здзяйсняючы свае права /у тым ліку і устанаўлівши свае законы і адміністрацыйныя прэвілы/ яны /дзяржавы — ўдзельніцы/ "будуть забяспечваць, каб іхнія законы, адміністрацыйныя прэвілы, практика і палітика адпаведалі іх абавязацельствам па міжнародным праве і былі гарманізаваны з палажэннямі Дэкларацыі прынцыпу /Заключнага акту—С.Л./ і іншымі абавязацельствамі па СССР".

Не сакрат, што зъяўленыя арт. 167<sup>2</sup>, ці, прынамсі, той ягонай часткі, дзе кажацца пра карэстаньне ў грамадскіх месцах съязгамі і вымпеламі, не зарэгістраванымі ў адпаведным парадку, выклікана жаданьнем уладаў не дапусціць прапаганды беларускіх гістарычных нацыянальных сімвалau: бел-чырвона-белага съязга і герба "Пагоня". Зъяўленыя такога артыкула было б натуральным, скажам, у 20-я гады, калі дакастрычніцкая гісторыя нарадаў кваліфікавалася адназначна: "праклятая мінуушчына". Здзяйслялася, што такія единіні да гістарычнай спадчыны назаўсёды атрымліваюць і вечнасць. Але арт. 167<sup>2</sup> прымушае задумаша, ці закранула културная эвалюцыя савецкага грамадства нашых "указадаўцаў".

Аднак уяўляеца, што артыкулем 167<sup>2</sup> улады ўсё ж на вырашлі ўсіх сваіх проблемаў. Як быць, напрыклад, калі ўрад Літоўскай ССР афіцыйна зацвердзіць герб "Віціс" /што паведаруску — "Пагоня"/, і ён будзе выкарыстоўвацца ў грамадскіх месцах побач з гербамі іншых савецкіх рэспублік ці без іх? Кто ведае, ці не давадзецца нашым заканадаўцам пакланяцца пра стварэнне чагосяці накшталт "Палажэння аб парадку выкарыстання дзяржаўных сімвалau саветскіх рэспублік на тэрыторыі Беларускай ССР"?

Артыкулы 167<sup>2</sup> і 172 Кодэкса АП БССР творча разыўваюць лепшыя дасягненіні сталінска-брэжеўскай "истыці". Так, караша, паводле гэтых артыкулаў, будзе ю проста распаўсюджванье любых друкаваных выданняў без выпускных дадзеных, якія выраб, распаўсюджванье ці нашэнне любых плакатаў, эмблемаў і сімвалau.

(Працяг на стар. 5)

публікі.

Яго дзейнасць будзе скіраваная на аднаўленыне сапраўды дэмакратычных прынцыпаў і нормаў адносінаў да Рэлігіі, Царквы і вернікаў, што паслужыць умацаванню адзінства нашага народу, гонару і аўтарытэту ўсёй Айчыны.

Увасабленыне ў жыццё праграмы Народнага Фронту "АДРАДЖЭНЫЕ" у адносінах да рэлігіі і царквы паслужыць самаму дабратворнаму ўплыву на съветаадчуваючыя і вернікаў, і няверuchых грамадзянам, дапаможа пераадолець узаемную насыярожанасць і прадузятасць сярод розных рэлігійных канфесіяў, а таксама стаць паўнапраўнымі і годнымі грамадзянамі нашай вялікай Радзімы.

Царква ж, як і раней, будзе накіроўваць сваіх дзяцей па шляху духоўнага дасканалення, устанаўленыя ў нашым адзінным доме агульначалавечых Боскіх запаветаў, якія вызначаюць нашы адносіны да ўсіх далёкіх і блізкіх /Еф. 2, 17/ братоў і сёстраў нашых. Мы не адасабляем сябе ад іншых наших суайчыннікаў, братоў і сёстраў, рэлігійных і няверuchых. Наши малітвы аб усім народзе нашым. Нашая праца — на карысць ўсёй нашай Айчыны. Нашия намаганыні — да стварэння трывалага і справядлівага миру для ўсяго роду чалавечага.

"Гэтак, браты мае ўмілаваныя", які бойцеся ў дні цяжкіх выпрабаванняў, будзьце цвёрдыя, стойкія ў дзеле Гасподнім — абароне інтэрэсаў народу, "ведаючы, што праца ваша не дарэмная перад Госпадам" і Башкуюшчынай.

/3 Першага Пасланьня съятога апостала Паўла да Карынція, 15, 58/

## З ПАЧЫНАМ

а выкарыстаныне такіх выданьняў і змемаў, змест якіх "накіраваны на нанясенне шкоды дзяржаўнаму і грамадскому парадку, а таксама правам і законным інтересам грамадзян." Нічога не скажаш, "канкрэтная" фармулёўка. Хто будзе візначаць, што вносіць шкоду, а што не? Ці не занадта шырокія межы меркавання? і што гэта за новаўводзіны — "дзяржаўны парадак"?

Што датычыць выхадных дадзеных друкаваных выданьняў, то ніводная распубліканская газета на месці у такой колькасці, на якой настойваюць аўтары апублікаванай у прэсе інфармацыі пра новыя ўказы Прэзідэнта Вярхоўнага Савета БССР.

У цалім, дадаткі да артыкулу 167<sup>2</sup> і 172 Кодэкса БССР аб адміністратыўных правазарушэннях здольныя толькі узмешчніць той стан маральнаў і зелянцы "вярху" ад значайнай часткі насельніцтва Рэспублікі, які захоўваецца з восені мінулага году.

АД РЭДАКЦІИ. Паустое уражанье, што арт. 167<sup>2</sup> формулируе ці то у разліку на юрдычную памяту грамадства, ці то юрдычна цэннымі людзьмі. Там ідзе гутарка пра регистрацыю ссыяго! г.д. у "адпаведным парадку". Але і "адпаведны парадак" регистрацыі візначаны толькі Указам Прэзідэнта Вярхоўнага Савета БССР ад 9 красавіка 1981 г. "Аб флагах і выпялах дзяржаўных і грамадскіх органаў, арганізацый Беларускай ССР і іх службовых асоб"; гэта значыць, што прыватная асоба, каб і хадзела, не зможа зарэгістраваць "за установленым парадку" нейкія свае ссыяги з тae элементарнае прычыны, што "установленага парадку" німа і быць не можа! Каб установіць нейкі "парадак регистрацыі ссыяго" і выпялау, якія хадзяць узыншы прыватныя асобы", давядзенца вырешаць, прыкладам, такія пытанні: лічыць або не ссыягам амучку на дубы, узыншую дзесяць і над дваровай альтанкай падчас гульні у пірату; што рабіць з грамадзянінам краіны Папуа-Новаая Гвінея, які пры-

ехаў да нас са сваім дзяржаўным смыгам, у нас, натуральна, не зарэгістраваным, і г. д.

Каментуючы новы Указ, прокурор БССР Г. Тарнаўскі асабліва спыненча на бела-чырвона-белым смыгу і гербе "Пагоні", паграджаным адпаведнымі санкцыямі людзям, якія публічна хадзяць нашы нацыянальныя сімвалы. Але бы робіць гэта беспасцягна, бо у БССР, як вінікае з пададзенага вышэй, регламентуецца ТОЛЬКІ выкарыстаныне сімволікі арганізаціямі і установамі, але НІ У ЯКИМ РАЗЕ — прыватнымі асобамі, якія маюць свободу выбара сімволікі.

Што да зменау у законадаўстве, скіраваных на задушэнне незалежнай прэсы, дык увесе іхні "іраму" — у патрабаванні, каб выданыя мела "выходныя звесткі", а у гэтых звестках, замішчага, г.зв. регистрацыйны нумар. Неабязнанену і наўчам, што тут маецца на увазе нумар цэнзара...

## ГОСЬЦЬ З АТОЛІНА

У рэдакцыю "Навінаў" звярнуўся чытач... Так, не зьдзіўляйцяся, есьць і у нашай газеты сваё бюро скаргау. Людзі нясуць свой боль, свае крыуды да нас, калі несьці іх ужо німа куды. Пазыбіаўшы ногі у блуканьях па установах, судах і редакцыях, яны гавораць: "Надрукуйце маю гісторыю, бо ніхто мне ужо не дапамагае. Гэта нават добра, што ваша газета — неафіцыйная. За тое яе і баяцца бюракраты, што вам людзі вераць..."

Віктар Прохараў працаваў у падсобнай гаспадарцы упраўленыя справамі ЦК КПБ у Атоліне. Есьць такі паселак побач з Менскам. І есьць такая гаспадарка у ЦК. Толькі магутныя прадпрыемствы маюць свае падсобныя гаспадаркі, дзе вырошчваюць садавіну, гародніну, парсючкоў для спатоленія сваіх супрацоўнікаў. ЦК таксама мае. І пашу, і сад, і гароды. І лес, бадай што самы прыгожы сярод усіх лясоў вакол Менску. Не, я не перабольшшаю. Гэты лес калісці належаў князям Чэрскім. З тae пары у ім захаваліся магутныя яліны, піхты, усялякія рэдкія дрэвы. Магчыма, мы нават павінны сказаць "дзяякі" за тое, што гэты прыгожы куток быў загароджаны дротам і застаўся амаль не крануты. Уявіце, калі б сюды пачаў ездзіць наш прости народ з яго невысокай экалагічнай культурай! Забрудзілі б запаветны лес, началі б лавіць рыбу у сажалках /не для таго ж сюды штогод прывозяць малъкоў карпа/, а яшчэ горшы палезылі б у сад, які на камуністычных суботніках садзілі супрацоўнікі ЦК. А так — ціхамірна. Міліцыянер на варце. Чорныя "Волгі" бяспумна пад"язджаюць. Любата.

Зрэшты, Віктар Прохараў у Атоліна на "Волзе" на ездзіў. Да гэтуль працаваў ён у Менску, на прадпрыемстве, і гроши атрымліваў неблагія. Вось толькі кватэры сваёй не было. Проблема? Яшчэ якая. Сустрэу аднойчы сябра, а той парай ў яму працу у гаспадарцы Атоліна. Мауляу, сам ведаеш чыя яна, кватэры там хутка атрымліваюць; звяду цябе з дырэктарам, ты мужык цёрты, культуры, з вышэйшай адукацыяй, там такія патрэбы.

І сапрауды, знаёмства адбылося. Аляксей Іосіфавіч Мленік, у тых часы дырэктар Атолінскага "маёнтку", паабяцаў у хуткім часе кватэру. Віктар кінуў, як у песні Вікона, свой завод /ён толькі потым зразумее, што "был не вправе"/ і уладкаваўся загадчыкам кацельнай. Ездзіў у Атоліна амаль год /лічы, што і усе выхадныя, бо у Мленіка "рэжым" быў строгі— загадаў, і, хочаш чи хочаш, павінен у нядзелю працаваць/. А прыкладна праз год дырэктар выклікае Прохараўа і радуе яго звесткай: будзем даваць табе кватэру, хутчай выпісваіся і нясі патрэбныя паперы. Выпісваюць у нас, як вядома, хутка, на тое што працісваюць. Але усё роуна не пасыпее Прохараў. Ці дырэктар вырашыў не сipyшацца? Сапрауды, за якія такія герагічныя учынкі хатай працісваць год узнагароджваць? Абмежа-

ваўся такім міні-варыянтам: працісаў Прохараў у пакой, дзе жыў мясцовы міліцыянер, а пасля ў пансіянаце ЦК КПБ -- не выпаняць жа з занятага пакою прадстаўніка улады. Прохараўым сказаў: пачакайце, налета кватэра вам будзе абавязкова! Але праходзіў год, другі, будаваліся новыя дамы, а яны ўсё жылі сярод адказных супрацоўнікаў у пансіянаце. Нічога, звыкліся. Спачатку з'імі не віталіся, дзеци "адказных" іх дачку клікалі не інакш, як "кахозыніца", а потым неяк прыщерліся, нават з кімсьці з суседзяў пасябравалі.

Ці мо гэта ім так здавалася?.. Ва ўсялякім разе, з той-іншай нагоды /нешта адрамантаваць, ці яшчэ што/ суседзі Прохараўых не цураўся. Магчыма, з-за гэтых знаёмстваў, з таго, што па-свойску стаў з'і некаторымі "адказнымі", страціў Прохараў пільнасць, забыўся, у якой фірме працуе. Спачатку з сынам Мленіка стаў трыматця сябе надта шыра -- то на якую яго хібу у працы зверне увагу, то скажа, маўлю, нельга за бацькавай сыпінай хавацца. Потым і самому Мленіку стаў пяречыць. Загадалі Прохараўу сачыць за тэхнікай бясьпекі, а ён як убачыў, што гэтай бясьпекі наогул німа, што сам жа дырэктар сваімі загадамі вымушае яе пашучаць, -- пачаў пратаколы пісаць, на планёры пытанні узынімаць. Відавочна, такі "слуга" быў "гаспадару" не патрэбны. З кагорты "сваіх" людзей" Прохараўа выключылі. Заставалася толькі чакаць, калі чалавек спатыкнется. Спатыкаюцца ў нас часцей за ўсё на трох рэчах: на гарэлцы, на жаночым пытанні і яшчэ на палітыцы. Палітыка адышла, здаецца ўбок: тады ў 88-ым годзе, ёю шмат хто займаўся, але толькі на Прохараў. Застаецца гарэлка і жанчыны. Вось тут і падставіўся наш герой амаль класічна: да яго прыехала былая жонка, адбылася ціккая размова, у выніку Прохараў так разынерваваўся, што не пайшоў на працу і выпіў. На працы спатыкаўся, паслалі ганца, ганец далажыў ўсё, як было, прышыла камісія. Склалі акт. Улічваючы, што гэта быў ужо другі выпадак, звольнілі па артыкуле ЗЗ пункт 4. Паколькі займаў "службовую кватэру" /дарэчы, пансіянат ЦК КПБ гэта не службовае жыльё, і не "общага", а не-вядома што/, Менскі раённы суд, у які звярнулася гаспадарка "Атоліна", пастанавіў сям"ю Прохараўых з пансіяната высяліць. Куды? Гэтага у рашэнні суда ня сказана. Высяліць, і ўсяе справы. На вуліцу. Магчыма, вуліцу Карла Маркса, дзе узышчаўшы ўсім вядомы будынак -- "крапасьць", мо яшчэ куды. Дзеля спраўядлівасці трэба падкрэсліць, што калі Прохараў звярнуўся з касацыйнай скаргай у Менскі абласны суд, ён не пачаўвердзіў рашэнне раісуга ў частцы высяленьня. Я прысутнічаў на гэтым паседжанні і бачыў, што судзьдзі рабілі сваю справу дасканала і прынцыпова. На іх, як бачым, не падзейні-

(Працяг са стар.)

## Госьць з Атоліна

Чау высокі аутарытэт зыкоуца. Затое пракурор Трацэускі настойваў як менш як на высяленыні. Йго зразумець можна. Ён павінен адстойваць інтарэсы... Стоп. Чые? Дзяржавы? Парты? Але хто адкажа, інтарэсы упрауленыня справамі ЦК КПБ - гэта дзяржаўныя. Ці ўсё ж такі партыйныя інтарэсы? А можа ні таго, ні другога, а перш за ўсе -- апарат -- новага класа бюракрату, які дауно прысвоіў уладу? Цікавыя пытаныні. Гісторыя сям'і Прожаравых дзе магчымасць паразаваць над імі кожнаму самастойна. Ня будзем навязваць свае думкі. Лепш вернемся у Атоліна.

Так, пасля суда я ня здолеу адмовіцца ад запрашэння Віктара і яго жонкі Людмілы і пачаху да іх у госьці -- калі яшчэ давядзенца пабываць у пансіянаце ЦК! І што ж? Да нічога асаблівага. Экскурсія наша працягвалася амаль гадзіну, але, далібог, за гэты час у Пецергофе вы пабачыце куды больш. Там -- бліскучыя адзолата палацы, а тут -- усяго 5 карпусоу

прыкладна па 50 кватэр у кожным, толькі што зь белай цэглы, а не панэльныя. Але ж і ня з мармуру! Там бясконная колькасць пакояў, а тут -- кватэры двупакаёвыя, на верхніх паверхах толькі на пакой болей - для адказных чыноў, што вышэй за інструктара. У кожнай кватэры мэбля, халадзільнікі, але ж, ханя у Екацярынінскім палацы ніводнага маразільніка не было, чеек абыходзіліся? Затое ж яны там жылі бясплатна, а нашыя "адказныя" плаціцы рублёу пятнаццаць у месяц. Зрешты, узімку можна не плаціць, кватэра за гаспадаром усё роуна захуваваецца. Да зімой у пансіянаце мала хто жыве.

Навошта? Толькі дзеецокі зь дзяячата міністэрства наяджаюць. Ну, дык то справа маладая, бяз гэтага не абыдзешся. Да гэткіх звычак тут прывыклі, бо у пансіянаце жывуць людзі рознага веку -- ад зусім малых -- унукаў, да старых -- бацькоў, родных. Вядома, кожны са сваім густам. Кожнаму сваё. Агародзікі? Калі ласка -- усе жадаючыя як раз пад вонкамі маюць тро-чатыры соткі гароду. З угнаенем, з плёнкай для ципліцы проблем ніяма. Рыбка? Есьць сажалка, нават некалькі. Вы марыце пажудзенцы, зыняць стому -- запрашаем на спортплошчуку. Знудзіліся глядзець тэлевізар -- можна прайсці ў клуб, фільмы такія, што "Масква" і "Кастрычнік" у сваім пракаце яшчэ ня маюць. Есьць і крама, столовая, канешне ж, сауна, -- бяз сауны ніяк! Але і толькі. Ці ж гэта параднальна з фантанамі Пецергофа? Ой, зусім забылася. Паказвалі мне яшчэ сваю "алею герояў" -- вось гэта сапрауды ані у якім Царскім Сяле ня убачылі. На той алеі катэджы былых упраўляющих справамі ЦК КПБ. Яны ужо дауно на пенсіі, але пансіяннат не пакідаюць. А мо ён іх не пакідае? Бо занадта многім -- сваім існаваньнем, сваім дабрабытам! -- абавязаны гэтым працавітym людзям, што зараз мірна хорпаюць у зямельцы і ветліва адказваюць на прывітаныні. Прожараў расказвае, што менавіта хтосьці зь іх, з гэтых людзей, у пяцідзесятых гады распачаў тут, на месцы былога піянерскага лагера, Атолінскую новабудоўлю. Я адразу узгадаў сваю камандзіроўку у Арменію, а потым -- у "Зубрёнок", дзе знайшлі прытул армянскія дзецы. Успомніу падэдку у Брагін у ліпені 86-га, калі многія тамтэйшыя маці ня ведалі, куды прытуліць сваіх дзеяцей, як ня ведаюць зараз тысячи маці Магілеўскай вобласці, здавалася, далёкай ад Брагіна. Можа, нашым піянерам зноў спатрабіцца гэты пансіяннат, тым больш, што "Зубрёнок" мы ужо саступілі гасцям з Арменіі? Можа, больш клапаціцца траба і аб дзеяцях Беларусі?

Клапоціцца. Толькі хто як. І хто аб кім. Побач з Атолінам, на зямлі, якая яшчэ нядауна належала калгасу "Шлях да камунізму", будзе дачны пасёлак. Дацы будуюць тэя зь нядауніх супрацоўнікаў апарату, хто трапіў пад скарачэнне. Але ж ня кінеш людзей у бядзе. Вось і уладкоўваюцца. Быццам і не у Атоліне -- за агароджай. Але ж у агароджы ёсьць лаз. Зрабіу крок -- і ты ужо зноў сядзіць сваіх. Як добра, што ёсьць агароджы, бо якая ж агароджа бяз лазу!

Алег Грузьдзіловіч

## ЮРЫДЫЧНАЯ ВУЧОБА:

Прокурору г. Наваполацка  
т. Іванову Г.Н.

### Заява

Як нам стала вядома, 16 мая 1989 г. адміністрацыйнай камісіі пры выканкаме Наваполацкага гарадскага савета народных дэпутатаў прынятая пастанова аб прызначэнні да адміністрацыйнай адказнасці па артыкуле 167 "Кодэкса БССР аб адміністрацыйных правапарушэннях", прынятых Указам Прэзідента Бярхоўнага Савета БССР ад 31.03.89 г. і прызначэнні штрафа у памеры 50 рублёу т. Мурашкі I.В. за выкарыстанне бел-чырвона-белага сцяга пад час дэмантрацыі 1 мая 1989 году у г. Наваполацку.

У сваёй тлумачальнай запісцы т. Мурашка выкладаў, што ён выкарыстоўваў бел-чырвона-белы сцяг у памяць аб камуністах КПЗБ, якія широка выкарыстоўвалі у сваёй дзейнасці як гэты сцяг, так і герб "Пагоня".

Бел-чырвона-белы сцяг, як і герб "Пагоня", зьяўляючыся менавіта беларускім нацыянальнымі сімваламі, якія широка выкарыстоўваліся на працягу стагодзьдзяў, як у часы Вялікага Княства Літоўскага, так і пазней, аж да часу сталінскіх рэпресіяў.

Проціраўнасць гэтай пастановы павялічваеца тымі абставінамі, што яна стварае юрыдычны прэцэдэнт для забароны любой сімволікі /напрыклад: герба гараду Беларусі, нацыянальных строяў і г.д./ з нацыянальнай і культурнай спадчыны беларусаў.

Дзеяньні камісіі зъяўляюцца наўмыснымі дзеяньнямі, скіраванымі на прыніжэнне нацыянальнага гонару і годнасці, а таксама на прамде і ускоснае абмежаванье правоу беларусаў, г.зн. кваліфікуюцца па артыкуле II Закона на СССР "Аб кримінальной адказнасці за дзяржаўныя злачынствы", прынятых Указам ПВС СССР ад 8 красавіка 1989 г.

Зыходзячы з пададзенага вышэй, патрабуем узбудзіць крымінальную справу супраць адміністрацыйнай камісіі.

В.Храмкоу, цэх № 103 з-да "Вымяральник", А.Кулік, нач.уч-ка ВА "Палімір" і інш.,  
усяго 79 подпісау.

## ГЭТА ЦІКАВА:

ВЫПІСКА З ПРИКЛАДНАГА КАШТАРСУ ВЫДАТКАУ НА АСВЯТЛЕНЬНЕ ПАЛАЦА КУЛЬТУРЫ ВЕТЭРАНАЎ ВАЙНЫ І ПРАЦЫ

12-2517 кр II-88  
ТЭР

### I - этаж

#### Вестибюль

Люстра большая - 1шт. /20 тыс./

Люстра маленькая - 6шт. /10 тыс./

Бра настенное - 6шт. /3 тыс./

### 2 - этаж

#### Зрительный зал

Люстра большая - 1шт. /200 тыс./

Бра настенное - 12шт. /3 тыс./

### I - этаж

#### Бильярдная

Люстра направленного действия - 2шт. /3 тыс./

#### Салон

Светильник - 9шт. /1,5 тыс./

#### Цокольный этаж

Бра настенные - 6шт. /1 тыс./